

## ЭКСТРАННЫ НУМАР

# ДЗЯРЖАВА

СТУДЭНСКАЯ ДУМКА



## НА ШЛЯХУ Ў ЭЎРОПУ

1дэя Беларускае нацыянальнае дзяржаўнасці нашым1 заходн1м1 1 ўсходн1м1 суседзям1 заўседы ўспрымалася як штосьці1 нерэч1снае, м1ф1чнае 1 штучнае. Мнялася ўлада-мянял1ся прапагандысцк1я падыходы да падзеяў лютагасакав1ка 1918 г., а наша 1дэя -- 1дэя аднаўленыя сваей дзяржавы, захаваная ў сэрцы нашым1 бацькам1--не мянялася н1кол1. Ужо 72 гады мы живем ва ўмо-вах савецкае акупаш1, але менав1та сёньня, кал1 руйнуеша 1мпэрыя--апошн1 зь перажыткаў фэўдал1зму ў Рас11/як1 так і ня быў пераадолены расейск1м1 рэвалюцыям1 1917 году/, мы пераконваемся ў неўм1ручасці1 1дэалаў, азвешчаных 25 сакав1ка 1918 году Трэцяй Устаўной граматай Беларускай Народнай Рэспубл1к1.

У пачатку XX стагодзьдзя кап1та-л1зм, нарэшце, прыйшоў на земл1 наро-даў Усходніе Эўропы, каб вызвал1сь гэтыя народы ад рабск1х ланцугоў Аў-

стра-Вэнгэрскае ды Расейскае 1мпэрыя, даць 1м нацыянальную свабоду. Уступаючы ў кап1тал1стычную fazu свайго разъв1ція, Беларусь непазъбежна па вінна была прыйсьці да ўтварэнья ўласнае нацыянальнае дзяржавы, да не-пасрэдных контактаў з эўрапейскаю культураю, эўрапейскай цыв1л1зацыяй. Гэта лёг1ка грамадзкага разъв1ція.

Шлях да нацыянальнай свабоды кожны народ праходз1ць, пераадольваючы вял1к1я цяжкасці1. Аднак, напэўна, н1водз1н народ, спрабуючы адбудаваць сваю дзяржаўнасць, не сустракаўся з гэткай масай варожасці1, непаразуменія ды адкрытага супрацьдзеянья, як беларуск1 народ. Г1сторыя абвяшчэнья 1 стварэнья Беларускай Народнай Рэспубл1к1—самы лепшы таму прыклад.

Тады, 72 гады таму, падзеяў разъв1-вал1ся вельм1 хутка, як 1 сягоньня. З 17 на 18 сінегня 1917 года бальшав1-к1 Заходніе вобласці1 разганяюць Пер

## — СТУДЭНСКАЯ ДУМКА —

шы ўсебеларускі зьезд сялянскіх, рабочых і жаўнерскіх дэпутатаў, які, карыстаючыся 4 "Дэкларацыяй правоў народу Расей" ураду Леніна, абвясціў сябе галоўным савецкім ворганам на Беларусі.

19 сінегня нелегальна зьбіраеца Прэзыдым Рады ўсебеларускага зьезду і абрае Выканаўчы Камітэт Рады ў складзе 17 чалавек на чале з Т.Грыбам. Выканаўчы Камітэт разам з Цэнтральнай Беларускай Вайсковай Радай пачынае актыўную дзейнасць па падрыхтоўцы паўстання. За гэта бальшавікі арыштоўваюць 6 кіраунікоў Цэнтральной Беларускай Вайсковай Рады на чале з Кастусем Езавітавым.

19 лютага 1918 г. бальшавікі съпешна паідаюць Менск, бо пачаўся нямецкі наступ. Улада ў месце пераходзіць да Выканаўчага Камітэта Рады. 20 лютага ён выдае Першую ўстаўную грамату, у якой абвяшчае сябе часовай народнай уладай на Беларусі, у задачу якой уваходзіць скліканье ўсебеларускага Сойму для самавызначэння беларускага народу. 20 ж. лютага сформаваны Народны Сакратарыят Беларусі, старшынёю якога стаў Язэп Варонка.

21 лютага у Менск сталі прыбываць нямецкія вайсковыя часткі, камандаваныя якіх варожа паставілася да беларускай улады. Да таго ж амбіцыі на ўладу выяўлялі яшчэ й польскія лёгянеры. Адказам на Першую ўстаўную грамату стала забарона дзейнасці Народнага Сакратарыяту, канфіскаваная ягоная каса, але сам ён ня быў разагнаны.

9 сакавіка 1918 г. 1. Серада 1 К. Езавітаў Уручылі нямецкаму камандаванню ўсходняга фронту Другую ўстаў-

ную грамату, складзеную на нелегальным сходзе Выканкаму Рады. Другая ўстаўная грамата абвяшчала "у рубяжах рассяялення 1 лічэбнай перавагі беларусаў" Беларускую Народную Рэспубліку. Ею дэклараваліся асновы будучай Беларускай Канстытуцыі. Немцы засталіся незадаволеныя tym, што прыймаючы гэты дакумент, Выканкам не параліс з 1м1 1 не адзначыў станоўчую ролю Нямеччыны і нямецкае арміі ў справе стварэння Беларускай дзяржавы. Але далей яны ня сталі забараніць легальную дзейнасць Выканкаму.

Усе палітычныя партыі нацыянальных меньшасцяў на Беларусі/у т.л. паліакі/, былыя расейскія дзяржаўныя ўстановы/дума і земствы/ віталі Беларускую Народную Рэспубліку як федэральнай часткі будучае дэмакратычнае Расей. Менская мястовая дума выдзелаўла Выканкому 10 тыс. рублеў. Пачаліся перамовы паміж Выканкамам з аднаго боку і Менскай мястовай думай і прадстаўнікамі нацыянальных меньшасцяў з другога боку аб стварэнні заканадаўчага воргану Беларускай Рэспублікі—Рады БНР. Такі ворган быў створаны 18 сакавіка 1 ўключыў у сябе 71 чалавека: 36 чалавек—ад беларускіх партыяў/27 ад Рады зьезду і 9 ад павятовых радаў/, 20—ад местовых самаўрадаў і земства, 15 ад рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меньшасцяў/ 7 яўрэян, 4 паліакі, 2 валікаросы, 1 украйнец, 1 літовец/. На 24 сакавіка была прызначана сесія Рады.

На гэты час ужо сталі незалежнымі Украіна і Літва, і гэта зрабіла пэўны ўплыў на незалежніцкі кірунак у беларускім руху. Акрамя гэтага яшчэ дзь-

## СТУДЭНСКАЯ ДУМКА

вё abstav1ны падштурхнул1 ўрад БНР пайсъц1 на абвяшчэнье поўнае незалежнасц1 ад Расе1. Гэта был1 надзе1 на признанне БНР Нямеччынай, якая не даацэнвала с1лы беларусаў у стварэнн1 сваёй дзяржавы, а таксама магчымасць атрымаць дапамогу ад Украіны, якая магла дапаць яе тольк1 незалежнай Беларус1, а не частк1 Расейскае фэдэраты1. Да таго ж , ва ўмовах станаўлення суседн1х дзяржаў узын1кла рэальная небяспека адрыву ад Беларус1 яе этн1чных тэрыторыяў.

Прыехаўшая за два дн1 да сэс11 Рады дэлегатыя В1ленскае Рады, зыходзячы з усяго гэтага, прапанавала ўнесц1 на разгляд сэс11 пытанье аб абвяшчэнн1 незалежнасц1 БНР. 23 сакав1ка адбылося пасяджэнне фракцы1 БСГ якая аднаголосна прыняла рашэнне аб унісённ1 гэтае прапановы на разгляд Рады БНР.

Сэс1я Рады БНР адчын1лася 24 сакав1ка а 8 гадз1не ўвечары. Вось як ап1-свае гэтае паседжанье газета "Беларус1 к1 Шлях":

"Паседжанье адкрылася заявю старшын1 1.Н.Серады аб прысутнасц1 на па-сяджэнне дэлегатаў В1ленскае Рады п.п. А.Лукев1ча, 1.Лукев1ча, Я.Станке в1ча, Г.Туркев1ча. Рада прыв1тала гась-ней воліскам1. Пасъля таварыш Старшын1 Я.Варонка сказаў прамову аб зна-чэнн1 В1льн1 у г1сторы1 беларускага нацыянальна - культурнага адраджэння /.../. Беларусы! - закончыў прамову Я.Варонка, - сягоныя Вял1кдзень, сягоныя зноў духоўна аб'ядналіся В1льня Менск, душа 1 цела, сягоныя беларус уваскрос!"

Адказваў на прыв1танье старшыня

В1ленскае Рады А.Лукев1ч, каторы зрабіў вял1кае паведамлењне аб чыннасц1 беларуск1х орган1зацый у В1леншчыне 1 Гродзеншчыне 1 даў здавальня ючы адказ на ўсе запытанн1, зробленыя членам1 Рады ў звязку з паведамлењнем.

Пасъля гэтага Рада ўставаньнем аддала пашану памяц1 вядомай беларускай п1сьменн1цы, культурнага 1 пал1тычнага дзеяча - Цётк1 - А.Пашкев1ч.

Далей у парадку дзенним стаяла прапаз1цыя Беларускай Сацыял1стычнай Грамады разгледзець праект абвяшчэння незалежнасц1 Беларускай Народнай Рэспубл1к1. Пропаз1цыя, выкл1каўшы пратест адной часц1 Рады, была прынятая большасцю галасоў.

Паведамлењне аб цяперашн1м становішчу на Беларус1 1 тых прычынах, якія вымагаюць аб'яўлення яе незалежнай Рэспубл1кай, зрабіў старшыня фракцы1 Беларускай Сацыял1стычнай Грамады А.А.Смол1ч. Нарада над гэтым пытаньнем пягнулася 10 гадз1наў. З або1х бакоў выступ1ла 26 прамоўцаў.

Пры наэлтрываным паветры была прынята пераважнай большасцю пастанова, пададзеная "незалежн1кам1". Рада БНР аб'яўляе Рэспубл1ку незалежнай 1 аб гэтым выдае стасоўную ўстаўную грамату.

Мястовая група падала голас супраць пастановы, але засталася ў Радзе. Земцы, у л1ку дзеяц1 чалавек на чале з старшынёю Менскага губернскага земства, заяв1л1 аб выхадзе/п.п. Злоб1н, 1 Мацюш, Шыманск1, Жыл1нск1 1 1нш./. Ад падачы голасу ўстрымаліся прадстаўн1к1 аб'яднанай Яўрэйскай СП.

Прыняцце пастановы спаткала шум-

## СТУДЭНСКАЯ ДУМКА

иас прывітаньне Рады ў словах: "Няхай Жыве Беларуская Народная Рэспубліка!"

Адносна гісторыі БНР савецкая пра пагандысцкая служба стварыла тры асноўныя міфы - буржуазна-абшарніцкія характар улады, стварэнья БНР па загаду нямецкага ўраду з мэтай далучэння Беларусі да Нямеччыны ў якасці сыравінага прыдатку, ёй так сама стала ў віну "фактыўная" дзяржаўнасць".

Як вядома Рада БНР 25 сакавіка сформіравала новы Народны Сакратарыят незалежнае Беларуское Рэспублікі, у які ўваішлі прадстаўнікі толькі сашыялістычных партыяў. Гэткім чынам, першы урад БНР быў сашыялістычным урадам. Галоўнай беларускай палітычнай сілай стала Беларуская Сашыялістычная Грамада, якая, як і сашыялістычныя партыі Захадніе Эўропы, адмаўляла неабходнасць дыктатуры пралетарыяту, стала на агульнапрызнаных дэмакратичных пазыцыях.

Адносіны Бэрліну і нямецкага камандаваньня ўсходняга фронту нельга назваць аднолькавымі. Бэрлін недацэнь-

ваў беларусаў у пытаньні адбудавання сваей дзяржаўнасці і не съпяшаўся з признаньнем Беларуское Народнае Рэспублікі. Камандаваньне ўсходняга фронту, бачачы на мейсцы актыўнасці НСБ, з уласнае ініцыятывы ня ўмешвала ся, а часам і дапамагала яму ў арганізацыі дзяржаўных структураў. Насуперак падзеі, непризнаньне БНР - съведчыць аб адным: БНР - не марыянетачная дзяржава/у адрозніні ад БССР/ створаная па чужынскому загаду, а дзяржава, абвешчаная беларускай інтэлігенцыяй.

Безумоўна, дзяржава не ствараеша дэкларацыямі. Приняцце Акту Незалежнасці заўседы ў гісторыі таго ці іншага народу азначаў пачатак дзяржаўнага будаўніцтва. Гэта было 1 на Літве, на Украіне, у Грузії, гэта было 1 на Беларусі. З Акту 25 сакавіка толькі пачыналася стварэнье беларуское дзяржавы, але абвешчаную незалежнасць трэба было абараніць са зброяй у руках. 1 трагедыя БНР, усяго нашага народу ў тым, што ў вельмі адказны час для нашае Радзімы патрыёты Бацькаўшчыны ня здолелі скансалідаваць, абараніць нашу Беларускую Рэспубліку.

Святкуючы сёньня гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларусі, мы ўпэўнены: што не атрымалася тады-павінна атрымацца сёньня.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

С.Усыцілоўскі



## » » » » іНФАРМАЦЫЯ « « « «

- 7-8 красавіка г.г. у Гародні мае адбыцца традыцыйны рок-фэст "Рок-крок-90". Зь беларускамоўных гуртоў будуть "Мроя" ды "Уліс". Магчыма, да сіні "Бог", і "Бонда" зь "Мясцовым чаем". Прыедуць беларускія студэнты з Польшчы. ЗАПРАШАЕМ У ГАРОДНЮ !!!

НАШ АДРАС: Беларусь, 220052, м. Менск  
вул. Сурганава, д. 86, кв. 180  
Вайцяховіч Зыміцеру тэл. 31-73-70.  
НУМАР ПАДРЫХТАВАЛІ: 1 гар. Міхно ды  
Вайцяховіч Зыміцер 16-18 сакавіка.  
Друкавана накладам 5 тыс. экз.  
ЧАКАЕМ ЛІСТОУ АД НАШЫХ ЧЫТАЧОЎ !!!